

**L.M. Грамовіч**

## **СУТНАСЦЬ І ЗНАЧЭННЕ ЗАХАВАННЯ НАРОДНА-ПЕСЕННАЙ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСІ**

Традыцыі займаюць важнае месца ў нашым жыщі. Захоўваць і прымнажаць мастацкія каштоўнасці, створаныя нашымі продкамі, -- гэта значыць падтрымліваць умовы існавання і прадукцыйнага функцыянавання народнай творчасці як асаблівай формы эстэтычнай дзейнасці. Менавіта на гэта накіравана ў першую чаргу вялікая праца навукоўцаў і даследчыкаў па вывучэнні, прагандзе і развіціі народнай мастацкай культуры.

Традыцыі існуюць стагоддзямі. Iх многа, і яны маюць разнастайныя формы. Што тыгыцца народна-песенных традыцый, то яны больш стабільныя ў сваім існаванні. З далёкай мінуўшчыны прыйшлі да нас песні з магічнымі заклінаннямі і варажбай. Кожнае пакаление па-свойму ўпłyвае на развіццё народна-песеннага мастацтва. Дзякуючы пераемнасці песенных традыцый яны і змаглі захавацца. Мы можам паскардзіцца на тое, што шмат чаго загінула, але і многа засталося з таго, што магчыма выкарыстаць, захаваць, узнавіць.

У сувязі з гэтым узікае думка аб месцы народна-песеннай творчасці ў сістэме духоўных каштоўнасцей кожнай нацыі ў пэўны перыяд яе развіція.

І тут узікае цэлы комплекс пытанняў, якія тыгчачацца выхавання чалавека і фарміравання яго асобы. Філософы і фальклорысты адзінадушныя ў думцы, што шматвяковыя назапашваниі мастацкай культуры павінны стаць фактарам духоўнага багацця сучаснага чалавека. Адраджэнне такой сацыяльна-эканамічнай культуры, як здольнасць грамадства ствараць, адэкватна ўспрымаць і правільна ацэньваць мастацтва, ставіць надзейную заслону бездухоўнасці, масавай попкультуре, якая ахоплівае многія рэгіёны і пласцы насељніцтва.

Беларусь – краіна самабытнай і старажытнай культуры. Носьбітамі песеннага фольклору былі продкі беларусаў, усходнеславянскія плямёны, якія насялялі Стараждытную Русь. У пісьмовых помніках XI-XII стст. маюцца цікавыя звесткі аб народным побыце, святах, абрадах, песнях. Музыка разам з песняй і танцам з'ясёды была часткай жыцця народа. Менавіта таму, што песеннная традыцыя мела вялікае значэнне для кожнага чалавека, людзі баяліся згубіць яе. Было сорамна не ведаць якое-небудзь калена ў танцах ці песню ў абраадзе. У наш час людзі не перастаюць цікавіцца народна-песенным мастацтвам, але гэта недастаткова, каб казаць, што

народную песню любяць, слухаюць і співаюць усе. Мы жывём у эпоху, калі сапраўдная каштоўнасць народна-песеннай традыцыі пачынае толькі ўсведамляцца. Захоўваючы фальклор, мы адначасова пераасэнсцюваем і надаем яму новыя формы. Працэс асвяення народнай творчасці ўключае разам з аўтэнтычным фальклорам шырокую сферу другаснага фальклору, які не мае строгай абмежаванасці, - сцэнічнага, стылізаванага.

Актуальнаясць і надзённасць праблем, звязаных з узікненнем сцэнічнага, стылізаванага фальклору і захаваннем народна-песенных традыций, выклікана своеасаблівым фальклорным рухам, харктэрным для апошніх гадоў. Аднак адсутнасць дастаткова распрацаванай тэорыі культурнай традыцыі, а значыць, і адсутнасць неабходных практичных парад, уносяць элементы стыхійнасці ў гэты рух. Для Беларусі названая праблема асабліва важная. Актыўная дзейнасць фалькларыстаў накіравана на тое, каб як мага больш сабраць, сістэматызаваць і, тым самым, захаваць знікаючыя формы і ўзоры песеннага фальклору.

Вялікае значэнне маюць фундаментальныя даследаванні З.Я.Мажэйкі, К.В.Квіткі, З.В.Эвальд, Т.С.Якіменкі, Т.Б.Варфаламеевай і інш.

Некаторыя даследыўкі былі не толькі тэарэтыкамі ў галіне песеннага фальклору Беларусі. Такія фалькларысты, як Г.І.Цітовіч, былі таленавітымі практикамі і самі кіравалі калектывамі, дзе захоўвалі і пропагандавалі беларускую народную песню.

Асноўнымі захавальнікамі народна-песеннай традыцыі з'яўляюцца фальклорныя аматарскія калектывы. Аматарскія гурты з'яўляюцца арганічнай часткай мастацкай народнай творчасці і маюць спецыфічную дзейнасць. Роля такіх калектываў вельмі адказная, таму што яны салдзейнічаюць выхаванию адукаваных слухачоў народнай музыкі, іх мастацкага густу, патрабаванасці да ўзроўню выканання, пропагандуюць і захоўваюць беларускую песню.

Беларускія народныя гуртавыя спевы перажываюць зараз важны этап свайго развіцця. Накоплены каштоўныя вопыт збірання песеннага фальклору, канцэртнай дзейнасці фальклорных калектываў, выканання беларускай народнай песні. Гэтыя дасягненні дазваляюць перайсці да стварэння навукова аргументаванай методыкі навучання народна-песеннаму выкананню ў Беларусі.<sup>1</sup>

Праблема ўдасканалення педагогічнага патэнцыялу не абыўшла ВНУ культуры і творчасць аматараў. Як ніколі, паўстает пытанне аб выжыванні народна-песенных традыцый у новым грамадстве і ў новым эканамічным становішчы. У сувязі з гэтым узікла неабходнасць новага падыходу і распрацоўкі новых метадычных праграм па навучанні народнай манеры спеваў і падрыхтоўцы спецыялістуў дадзенага профілю. Спецыяльная вакальная

падрыхтоўка як вакалістай-выкананіцаў, так і вакалістай-кіраўнікоў павінна фарміраваць у іх тэхнічна-сцэнічныя навыкі і тэарэтычныя веды па авалодванні бытавой і акадэмічнай манерамі спеваў. Аналіз кіравання навучаннем і самога працэса навучання народнай манеры спеваў пераканаў нас у тым, што для павышэння эффектыўнасці прафесійной падрыхтоўкі спецыялістаў народна-песеннага выканання неабходна наступнае:

1) аптымізацыя педагагічнага патэнцыялу народна-песеннага вакалу;

2) улік тыпалагічных метадычных прыёмаў навучання народна-песеннаму выкананню ў ВНУ культуры і аматарскіх фальклорных гуртах;

3) мэтанакіраваная арыентацыя на рэгіянальныя асаблівасці выканання беларускай народнай песні.

Такая ацэнка практыкі мастацка-педагагічнага навучання звязана з тым, што ва ўмовах захавання народна-песеннай традыцый педагогічны патэнцыял не можа рэалізоўвацца самапраізвольна. Толькі дзякуючы мэтанакіраванай арганізацыі-педагагічнай і навуковай дзейнасці ствараючы ўмовы і сітуацыі, у якіх выхаваўчы патэнцыял фальклору можа сябе поўнасцю рэалізаваць у непрадыцыйных для яго абставінах, а менавіта, у асяроддзі маладзёжных фальклорных гуртоў. Такім чынам, магчымасць дасягнення высокай якасці падрыхтоўкі кіраўнікоў народных хароў, фальклорных гуртоў і выкананіць беларускай народнай песні залежыць ад таго, наколькі правільнай і паслядоўнай з'яўляецца арыентацыя педагагічнай і творчай дзейнасці ў час навучання.

У беларускім песенным фальклоры склаліся свае, мясцовыя вакальні школы. Запісы З.Я.Мажайкі, З.В.Эвальда, В.І.Ялатава, Г.І.Цітовіча, А.С.Ліса, Т.Б.Варфаламеевай, У.І.Раговіча каштоўныя тым, што песні записаны ад знаўцаў мясцовага песеннага стылю. Аб'яднанне тэарэтычных ведаў і практычнай працы вядзе да стварэння спецыфічных прыёмаў навучання. Для гэтага ў Беларускім універсітэце культуры створаны вучэбныя эксперыментальныя гурты “Валачобнікі” і “Грамніцы”, у Мінскім вучылішчы мастацтваў - гурт “Дзіва”. Кіраўнікі названых калектываў па-рознаму ўласбіляюць народную песню на сцэне і імкніцца ўжываць новыя прыёмы па развучванні песен; праслушоўваюць магнітныя стужкі, працуяць з нотнымі распісфроўкамі, развучваюць песні з голосу і г.д.

Існуючая праграма навучання народна-песенным традыцыям прадугледжвае наступныя накірункі:

- засваенне ведаў аб спецыфічных асаблівасцях гуртавых спеваў;
- асваенне манеры народных спеваў і засваенне агульных прыкмет традыцыйнага гукаўтарэння;
- засваенне практычных навыкаў пры спевах з рухамі;

- авалодванне песеннымі стылямі розных рэгіёнаў Беларусі (Паазер'е, Палессе, Цэнтральны рэгіён, Панямонне).

Тэарэтычныя заняткі прадугледжваюць знаёмства з галасавым апаратам, вызначэнне яго ролі падчас спеваў з асаблівасцямі працы над рэпертуарам. На гэтых занятках таксама даюць метадычныя ўстаноўкі пры навучанні спевам, паведамляючы звесткі аб узаемасувязі мовы і спеваў. На практичных занятках тэарэтычныя веды замацоўваюць ў работе над адпаведнымі практикамі і рэпертуарам. Такая структура навучання ў практэсе асваення курса садзейнічае развіццю мысленія студэнта і фарміраванню яго як свядомага і ўдумлівага спецыяліста.

Мы павінны заўважыць, што зусім нядаўна практэс пастаноўкі голасу стаў прадугледжваць тэматычную накіраванасць і сістэмны падыход. Але да гэтага часу не распрацаваны канкрэтна педагогічныя аспекты названай дзейнасці, не вызначаны яе мэтавыя ўстаноўкі і метады навучання. Указанымі прычынамі была выкліканыя прапанова намі новай праграмы навучання народнай манеры спеваў. На кожным курсе навучання ставяцца адпаведныя задачы і прадугледжваюцца спецыяльны план працы. Напрыклад, у першы год навучання ва ўніверсітэце асноўныя задачы мы бачым у замацаванні правільнай спеўнай устаноўкі, тэхнікі дыхання, авалодванні способам адкрытага народнага гукаўтварэння. У самым пачатку працы адзначаюцца тып і характар голасу, музычных і артыстычных здольнасцей навучэнца, яго творчыя магчымасці і схільнасці да пэўнага жанру. Мы паступова развіваем навыкі спеваў: плаўнае і ройнае гукавядзенне, дакладнае ўзнаўленне мелодыі (інтававанне), правільную артыкуляцыю, асэнаванне вымаўляемых слоў.

Народная манера спеваў – гэта не толькі ўласцівасці, якія звязаны з асаблівасцямі галасавога апарату, тыпам дыхання, тэмбральнымі асаблівасцямі. Яна фарміруецца на падставе гуртавых спеўных традыцый на працягу доўгага часу. Творчая актыўнасць кожнага ўдзельніка гурта мае вялікае значэнне і з'яўляецца вызначальнай у практэсе выканання. Гэтая творчая актыўнасць павінна адпавядаць усім патрабаванням музычна-стылевых асаблівасцей мясцовых гуртавых спеваў. Калі спявак і спявачка імправізавалі ў пэўнай манеры, іх у гурт не прымалі. Менавіта таму самымі вялікімі прыхільнікамі цудоўнага ў песеннім мастацтве з'яўляюцца самі народныя спевакі і спявачкі, якія аддаюцца гэтаму са здзіўляючай непасрэднасцю. Не валодаючы нотнай граматай, самадзейныя музыкі добра разбіраюцца ў стылевых асаблівасцях напеваў рознага складу. Яны не дапускаюць стылевай перабудовы. Народная эстэтыка непаўторная, своеасаблівая, спецыфічная. Яе вызначае калектыўны творчы практэс гурта. Такім чынам, ступень таленавітасці спевака вызначаецца па наступных крэйцэрсіях:

- наяўнасці гучнага, моцнага голасу;
- уменні імправізаваць і вар'іраваць меладычны малюнак;
- добрым веданні звычаяў, абраладаў.

Названныя крытэрыі даюць канкрэтныя ўстаноўкі навучанню народным спевам і з'яўляюцца арыенцірам для тых, хто вывучае народную манеру спеваў. Па такому своеасабліваму пашпарту магчыма выявіць колькасную і якасную характарыстыку любога аматарскага калектыву, а таксама ступень захавання рэгіянальной песеннай традыцыі.

Сістэма навучання ў ВНУ будучых выканаўцаў і кіраўнікоў народных гуртоў, якая склалася ў наш час, накіравана на выпуск высокаадукаваных спецыялістаў. Можна канстатаваць, што адным з фактараў ўдасканалення існуючай сістэмы вакальнага навучання можа стаць канцэнтрацыя намаганняў, якія скіраваны на забеспячэнне ўніверсальнасці будучага спецыяліста, з улікам шматпрофільнасці падрыхтоўкі: навучання як сцэнічна-канцэртнай, так і бытавой манеры спеваў з захаваннем народнай традыцыі. У працы над сапраўдным напевам, пераапрацоўкай народнай песні яны павінны ўжываць усе свае веды ў галіне этнографіі і фальклору, вакальный тэхнік і акцёрскага майстэрства. Толькі паслядоўны навуковы падыход, даследчая праца над фальклорнымі творамі з боку выкладчыкаў і студэнтаў дазволіць вырашыць як праблему захавання і развіцця народна-песенных традыцый у нашай рэспубліцы, так і праблему падрыхтоўкі кадраў у гэтай вобласці мастацтва.

<sup>1</sup> Савельева В. П. Проблемы вокального обучения руководителей вокальных хоров // Вопросы хорового образования. - М., 1985.

Н.Е. Бунцевич

## ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА ХОДОСКО

Белорусская музыка конца 80-90-х гг. обогатилась новым тематическим, жанровым и стилистическим пластом, связанным с воплощением богатых духовных традиций. Наиболее полно он представлен в творчестве А.Бондаренко, Л.Шлег, О.Ходоско, А.Богатырёва, А.Литвиновского, В.Копытко, В.Кузнецова, М.Васючкова, С.Бельтикова, О.Залётнева, А.Короткиной. Вместе с тем прерванность традиций, отсутствие должного слухового опыта, а также глубокого изучения сочинений композиторов-предшественников и связанное с этим отсутствие навыков в создании православных песнопений часто приводило к инородным стилистическим влияниям, вплоть до воздействия «советской массовой песни». В то же время возникали сочинения, в которых максимально точное выполнение канонов не